

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 67 (6949) | 20 сакавіка 1941 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

Арганізацыйна-партыйную работу — на ўзровень новых задач

XVIII Усеагульная партыйная канферэнцыя прыняла рашэнні, якія маюць велізарнае значэнне для далейшага наступу, чаго рух нашай краіны на шляху будаўніцтва камуністычнага грамадства. Канферэнцыя ўказала, што прамысловасць і транспарт з'яўляюцца фундаментам, базай развіцця ўсёй народнай гаспадаркі і што таму партыйная арганізацыя павінна працягнуць масімум клопатаў аб ітарасках і патрэбах прамысловасці і транспарта.

Партыйныя арганізацыі абавязаны штодзённа ўдзяляць у справы прамысловасці і транспарта, дамагаюцца гаспадарчымі арганізацыямі ў выкананні вытворчых планаў, кантраляваць выкананне заданых нарматываў. Іны павінны глыбока вывучаць тэхніку і эканоміку прамысловасці, накіравана на арганізацыю сабесконнага, гаспадарчага скарыстання сыравіны і матэрыялаў, эканомію паліва і электраэнергіі.

Гэта патрабуе перабудовы работы абкомаў, гаркомў, райкомў і партыйных арганізацый на кіравальную прамысловасць, падняцця ўсёй арганізацыйнай і партыйна-палітычнай работы на ўзровень новых задач.

У чым заключаюцца недахопы кіравання партыйных арганізацый прамысловасцю і транспартам? Іны проста і ярка абозначаны ў дакладзе тав. Маленкова на XVIII канферэнцыі ВКП(б). Многія нашы абкомы і гаркомы партый, — гаворыць тав. Маленкоў, — свае абавязкі ў адносінах прамысловасці і транспарта зводзяць да заслухоўвання дакладаў дырэктароў прадпрыемстваў на пасяджэннях бюро. На гэтых дакладах звычайна выносяцца малакажэлікія і маскарэсныя лічбы заводу і раённы. Лі і гэтыя рашэнні, як правіла, своему не прамаўляюцца.

На сходках партыйных арганізацый выступаюць дырэктары прадпрыемстваў і сакратары партыйных арганізацый. Іны ўказвалі на тое, што работнікі гаркомў і райкомў, наведваючы прадпрыемствы, часта абмяжоўвалі сваю дзейнасць аб'явамі лістаў, замест таго, каб ажыццявіць фактычна, заводную дапамогу.

Значыцца, неабходна на-новому арганізаваць работу сапраўды гаркомў і райкомў партый. Перш за ўсё неабходна даскладна ведаць становішча кожнага прадпрыемства на кожным дзень. Гаркомы і райкомы павінны не толькі неадкладна рэагаваць на кожны выхад зрыву графіка, пагоршэння работы прадпрыемства або асобных вытворчых участкаў, але дамагацца гаспадарчым кіраваннем папярэджваць падобныя зрывы.

Многія райкомы партый ўжо зрабілі першыя крокі на перабудове сваёй работы. Некаторыя вышам пакажамся ў чора ў нашай газеце сакратар Аляксандрава райкома партый горада Віцебска тав. Хашкоўскі.

Райком партый пачаў больш глыбока ўважліва ў эканоміку прадпрыемстваў і лепш рыхтаваць да пасяджэнняў бюро п'ятыя, звязаныя з работай прамысловасці. Так, за апошні час бюро райкома абмеркавала істотныя пытанні: аб выкананні на фабрыцы імя Клары Цеткін партыйна-тэхнічнай канферэнцыі, аб становішчы парасвайнай гаспадаркі і раскоўванні паліва на швейнай фабрыцы «Сялянцкіх казак» і іншых.

Актывісты райком партый бліжэй звязваюць з прадпрыемствамі, прывічваюць партыйным арганізацыям, накіроўваюць ўвагу камуністаў на важнейшыя, вузлавыя пытанні работы прадпрыемстваў, на ўважліва арганізацыйнай і партыйна-палітычнай работы, павышэнне дысцыпліны, патрабавальнасці да сабе і іншых.

Партыйныя арганізацыі накіравалі ў некаторыя вышам больш глыбока партыйна-тэхнічныя пытанні аб работе прадпрыемстваў

Нарада партыйнага, савецкага і калгаснага актыва Мінскай абласці

17 і 18 сакавіка праходзіла нарада партыйнага, савецкага і калгаснага актыва Мінскай абласці. З дакладам аб мерапрыемствах па рэалізацыі рашэнняў Сойнарама СССР і ЦК ВКП(б) «Аб дэдактай апланды працы калгаснікаў за павышэнне ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі на Беларусі» і «Аб асушэнні асушаных зямель калгаснікамі для расшырэння пасевных плошчаў і сенажаці» выступіў сакратар ЦК КП(б)Б тав. М. В. Кулагін.

Першую частку даклада тав. Кулагін прысвячае вынікам мінулага сельскагаспадарчага года.

— За апошнія два-тры гады, — гаворыць дакладчык, — у сельскай гаспадарцы Беларусі, і ў прыватнасці ў Мінскай абласці, дасягнуты вялікі поспехі. За гэтыя гады знішчылі многія перашкоды, якія тармазілі далейшае развіццё сельскай гаспадаркі.

У Мінскай абласці была праведзена велізарная работа па аздзяленню зрыву ў землекорыстанні, завершана работа па скарачэнню хутароў у калгасныя вёскі. Цяпер ва ўсіх калгасках абласці ўведзены правільныя севабароты. Значна палепшылася арганізацыя працы ў сельскагаспадарчых культур і прадукцыйнасці працы. З дня ў дзень маюцца прагнозы дасягнення ў калгасках.

Вялікая работа праведзена ў калгасках па арганізацыі новых жывёлагадоўчых ферм. Зараз з 1962 калгасу абласці 1842 калгасы маюць па 3 жывёлагадоўчыя фермы і 119 калгасу па 2 фермы.

Дасей тав. Кулагін паабяцаў ізаляваць змест і значэнне паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб дэдактай апланды працы калгаснікаў за павышэнне ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі на Беларусі». Гэта рашэнне мае велізарнае значэнне для далейшага ўздыму сельскай гаспадаркі ў Беларусі, для далейшага росту жывёлагадоўчы калгаснікаў. Іно яшчэ рассветліць аб істотных клопатах партый і ўрада і сабесконна таварыша Сталіна аб калгасным сільгасце.

Сіла гэтай паставы заключаецца ў тым, што ў ёй уважліва сабесконна ітарасам калгаснікаў з ітарасамі калгасу і калгасу. Іна накіравана на далейшы развіццё народнай гаспадаркі, на ўмацаванне магчымасці савецкай сацыялістычнай дзяржавы. Інаваўшам да гэтага часу сістэма апланды працы тармазіла шырокае прымяненне калгаснага перадавога вопыту і дасягненні арганізацыйнай навуцы, не стымудзіла зацікаўленасць калгаснікаў і дасягненні больш высокіх рэзультатаў сваёй працы. Цяпер абязлічылі ўраўнаважылі пакладзе канец.

Пастава СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб дэдактай апланды працы калгаснікаў была аптавана калгасным сільгасцем нашай рэспублікі адпаведным адабраннем. Гэта рашэнне абмяжоўвае і вымушае да ўсіх калгасках БССР. Калгаснікі хопуць, каб іх праца павілася, заахвоўвалася, — тады яны прымадуць усе свае сілы для таго, каб атрымаць з кожнага гектара больш прадукцыі, лепш гадаваць жывёду, ададуць усе свае аздзяні калгаснай вытворчасці. Гэта значэнне калгаснікаў зараз дазволена. Цяпер яны будуць працаваць у арыяльнай гаспадарцы з яшчэ большай энергіяй і адданасцю.

Дакладчык прыводзіць рад прыкладаў ураўнаважылі, іспанаўляў і апланды працы калгаснікаў, і як цяпер будзе апланды праца перадавым калгаснікаў.

Новы парадок апланды працы калгаснікаў заахвоўвае добрых работнікаў, ён стварае матэрыяльную аздзяленасць кожнага калгасніка працаваць яшчэ лепш, перавыконваць устаноўлены план на ўраджайнасці і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі.

Далей тав. Кулагін гаворыць аб стане ўраджайнасці ў калгасках Мінскай абласці.

— Ураджайнасць зерняных, тэхнічных культур, бульбы за гэтыя гады, — гаворыць тав. Кулагін, — у калгасках Мінскай абласці была неадпаведна высокай. Для таго, каб перавыконваць устаноўлены планавы заданні па ўраджайнасці і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі, атрымалі права на дэдактовую апланды працы, таварышы, многі і сур'ёсна накіраваць.

— Усе мы ведаем, — гаворыць тав. Кулагін, — што атрыманне высокай ураджайнасці і дасягненне высокай прадукцыйнасці жывёлагадоўлі залежыць ад людзей, ад таго, як яны будуць працаваць, як будуць скарыстоўваць свае магчымасці.

Вос чыму треба да ўсіх калгасках, дзе ў мінулым годзе былі нізкія ўраджайнасці і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі. У абласных і раённых арганізацыях гэтыя заданні часта распрацоўваліся ў кабінетах, без уліку асаблівасцей таго або іншага раёна, калгасна, брыгады, звана. Аб гэтым загалі, пасля таго, як яно запыржэлася, забывалі.

— Усе мы ведаем, — гаворыць тав. Кулагін, — што атрыманне высокай ураджайнасці і дасягненне высокай прадукцыйнасці жывёлагадоўлі залежыць ад людзей, ад таго, як яны будуць працаваць, як будуць скарыстоўваць свае магчымасці.

Сёння нарада прыводзіць сваю работу.

Старшыня калгасу, рахункаводы, рэспубліка, райсавецкія, партыйныя і савецкія арганізацыі павінны супадзіна заняты ўсімі п'ятымі арганізацыямі працы ў калгасках і наладжаннем уліку. Пры новым парадку апланды працы ў калгасках правільны ўлік набывае асаблівае значэнне.

Дакладчык паабяцаў гаворыць аб велізарным значэнні ўгнаенняў у наладцы ўраджайнасці і крытыку кіравальнай Мінскай абласці і некаторых раёнаў за тое, што яны да апошняга часу не арганізавалі па-сапраўднаму вывазі гною, торфу і мінеральных ўгнаенняў.

— Ці можам мы гаворыць аб павышэнні ўраджайнасці, — падысказвае тав. Кулагін, — калі мы зараз не скарыстоўваем усе велізарныя рэзервы маюцца ўгнаення, якія ёсць у расшарэжанні кожнага калгасна.

А ў кожным раёне ёсць калгасны, які з года ў год не скарыстоўвае мясцовых ўгнаенняў. І асно, што ў гэтых калгасках размовы аб павышэнні ўраджайнасці з'яўляюцца пустой баблатнёй і самашудкаствам. Загэтуны і скарыстанню ўгнаенняў треба ўдзяліць самую сур'ёзную ўвагу. Трeba неадкладна будаваць ва ўсіх калгасках гнесоховішч, правільна накіроўваць гной для ўгнаення яго ў глебу, ускарджа фарсаваль загатоўку і вывазку торфа, зборіць і скарыстоўваць кожны кілограм попелу, курынага папелу. Неабходна арганізаваць забаву торфаўдзяліў. Павінен быць наведзены парадок і транспартыроўны і хаванні мінеральных ўгнаенняў.

Другая ўмова, якая садзейнічае павышэнню падароднасці глебы і ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур — гэта пасеў кашоніны і лубіны. Дакладчык адзначае, што з гэтай сиравай у калгасках даўка не ўсё добра. У разе сельгасарэспублікі ёсць драмая недаацэнка значэння кашоніны і лубіны ў справе падняцця ўраджайнасці і стварэння моцнай кармавой базы. Гэтыя культуры любавоць асабліва вялікае значэнне пры ўдзяленні севабароту. А ва ўсіх калгасках Мінскай абласці правільны севабароты ўжо ўведзены. Цяпер галоўная задача заключаецца ў тым, каб севабароты асабліві іх. Правільнае чараванне культур, пасеў многалетніх траў, унасенне ўгнаенняў у аладзвенасці з устаноўленымі п'ячым севабароту, лупчэнне стэрні, севабароты ўзгоранне злучылі і чорныя палары з'яўляюцца вярнымі сродкамі павышэння ўраджайнасці ўсіх культур.

— Яма кармавой базы — яма і прадукцыйнасці жывёлы, — гаворыць тав. Кулагін. Ён адзначае, што ў многіх калгасках некалькі насення кармавых траў, і гэты вылікае сур'ёзную трывогу. Недахоп насення можа прывесці да зрыву выкавання устаноўленага плана пасева кармавых культур, а гэтага ні ў якім разе дапусціць нельга.

Трeba ўдзяліць самую сур'ёзную ўвагу павышэнню ўраджайнасці імогалеціх траў, пасеўнаму лугоў і пасібіч. За гэту сираву треба ўважліва заахвоўваць. Неабходна і тут ліквідаваць абязлічы. У кожнай брыгадзе павінен быць распрацаваны план мерапрыемстваў па палепшэнню лугоў і пасібіч.

Усе партыйныя, савецкія арганізацыі, зямельныя органы і калгасы абавязаны ўдзяліць максімальную ўвагу стварэнню моцнай кармавой базы для таго, каб яшчэ больш быстрымі тэмпамі рушыць наперад сираву развіцця сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

— У 1941 годзе треба намаганнямі ўсіх калгаснікаў, — гаворыць тав. Кулагін, — стварыць жывёла цеплаў і смяту аімоўку. Гэта — адна з галоўнейшых задач кожнага калгасна. Толькі пры ўмове, калі ўсе калгасы возмуцца за стварэнне моцнай кармавой базы, калі на фермах будзе наведзены парадок, калі да кашы будуць ліквідаваны абязлічы ў доглядзе за жывёлай, ураўнаважылі ў апланды працы, калі кожны работнік фермы будзе ажадваць за даручаную аму групу жывёлы, — тага задача будзе з поспехам вырвана. Нашы фермы павінны быць і будуць высока прадукцыйнымі і высокаадохінымі.

Далей дакладчык сшынаецца на пытанні вырощвання ў калгасках нашай рэспублікі кашоніны і тэхнічнай культуры — ко-сагыз, якая мае велізарнае народна-гаспадарчае значэнне. Гэта культура веліка добра расіе ў нашых калгасках, дзе выносі ўраджайнасць на тарфяных глебах. Аднака, кашоніны вопыт неадавоўлі — агулястаў ко-сагыз, вопыт, які засадоўвае самага шырокага пераіманна, яшчэ недастаткова ўнядрэна ў калгасную вытворчасць.

Ко-сагыз павінен стаць самай жаданай культурой як па палых калгасках, так і на прысабідных участках калгаснікаў. Наша рэспубліка мае ўсе магчымасці стаць адно з асноўных баз Савецкага Саюза па выпрацоўцы натуральнага каучука.

Паводле плана, у бігучым годзе ко-сагыз павінны сець 2,250 калгасу, у тым ліку 709 калгасу Мінскай абласці. Рашэнне СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб мерапрыемствах па расшырэнню пасеваў і павышэнню ўраджайнасці ко-сагызам стварае велізарны стымуд для далейшага павелічэння пасевных плошчаў гэтай кашонінай культуры і ўскармерна павышэння яе ўраджайнасці.

Тав. Кулагін сшынаецца на пытанні вырощвання ў Беларусі новай культуры — цукровых буркоў. У нас ёсць усе ўмовы для таго, каб вырошчваць гэту культуру і атрымліваць высокі ўраджай. Мінская абласць у гэтым годзе павінна засеяць 2,000 гектараў цукровых буркоў. Далей дакладчык сшынаецца на павышэнні ўраджайнасці грочы і проса.

Вялікае месца ў сваім дакладзе тав. Кулагін удзяліць ільну. Трeba прама сказаць, — гаворыць ён, — што ў многіх калгасках Мінскай абласці мала ішаванца ільном, лічым яго малазванца культурай. Ураджаі ільну ў калгасках абласці значна

нізкой, чым у іншых абласцях нашай рэспублікі. Такое становішча шчырама. Ён для калгасу Мінскай абласці з'яўляецца, які і для іншых абласцей рэспублікі, важнейшай тэхнічнай культуры. На мерапрыемствах па павышэнню ўраджайнасці ільну павінна быць сконцэнтравана ўвага партыйных, савецкіх арганізацый, зямельных органаў і ўсіх калгасу. Калгасы Мінскай абласці павінны прыняць усе меры да таго, каб у 1941 годзе атрымаць высокі ўраджай ільносема і ільновадана.

Значную частку свайго даклада тав. Кулагін прысвячае пытанню асушкі і асваення балот і забалочаных зямель.

— СНК СССР і ЦК ВКП(б) прынялі рашэнне аб асушэнні балот у БССР і вымаргантні асушаных зямель для расшырэння пасевных плошчаў і сенажаці. Гэта рашэнне зараз абмяжоўваецца на ўсіх калгасках нашай рэспублікі, ва ўсёй краіне. Яно мае істотнае значэнне, яшчэ раз сведчыць аб велізарных клопатах нашай партый і савецкага ўрада аб беларускім народзе. Гэта рашэнне — пошы яркі прыклад вялікіх клопатаў таварыша Сталіна аб прагнітанні калгасу, аб росце мажаснасці калгаснага сільгасца. Гэтым рашэннем мы абавязаны вялікаму другу беларускага народа, пашаму бацьку і настаўніку любімога Сталіну. (Бурныя апладысмэнты).

Беларускія балоты на працягу стагоддзяў з'яўляліся крыніцай галечы, хвароб і бедарожжа. Да рэвалюцыі палыя вёскі былі ажуржаны непраходнымі балотамі. Там людзі жылі дыкамі, асуджымі на голад і выміранне, елі кару і мох.

Партыя і ўрад паставілі задачу асушыць і асвоіць у бліжэйшыя 15 год 4 мільёны гектараў балота і забалочаных зямель. Для выканання гэтай грандыёзнай задачы дзяржава аказвае беларускаму народу велізарную дапамогу грашовымі сродкамі, матэрыяламі, машынамі, прыскачкай высокакваліфікаваных спецыялістаў. Калгасам выдзяляцца дугатарніновы сельскагаспадарчы крэмлі.

Трeba неадкладна, на прыкладу перадавых калгасу Любавіцкага і іншых раёнаў, па ўсім аб'ёме гарнуць падрыхтоўку да мелярцыйных работ. Неабходна ў кожным калгасе наменціць канкрэтную плошчу балот, якая павінна быць асушанай ў 1941 годзе. Гэтыя плошчы павінны быць зроблены на ўчасткі і замацаваны за брыгадамі і звенямі.

На мелярцыйных работах гэтага года треба шырока выкарыстаць бабэты вопыт любавіцкіх калгаснікаў. Трeba, каб за асушкі і асваення балот сур'ёзна ўдзяліў МТС.

— Вялікая і пачотная задача стаіць перад работнікамі Наркамата мелярцыі, — гаворыць дакладчык, — і ўсім навукова-даследчымі ўстановамі, якія займаюцца мелярцыйнай справай. Зараз усе спецыялісты павінны паехаць у раёны, дамагачы калгасам наменціць аб'ём работ і працэсіты трасы. У гэтай справе таксама павінны аказваць дапамогу аграпоны, землепарачкі і іншыя спецыялісты раённых зямельных аддзелаў, райсавецу, дарожных аддзелаў. Іх таксама треба неадкладна накіраваць у калгасы для аказання дапамогі.

У мінулым годзе ў некаторых раёнах была дупучына памылка, якая заключалася ў тым, што разварот мелярцыйных работ апыталіся да скончэння сабўбы ў палом на раёну. Пачатак мелярцыйных работ павінен вызначыцца ў залежнасці ад канкрэтных умоў кожнага калгасна. Трeba рашуча ліквідаваць недаацэнку ўдзелу жанчынаў у мелярцыйных работах.

Ва ўсіх раёнах арганізацыя аховы здароўя, Наркамгандля, Наркмазветы, кааператывы, кожны на сваёй лініі павінен прадумаць і падымаваць усе неабходнае для абслугоўвання калгаснікаў на мелярцыйных будаўніцтвах.

Вялікую ўвагу дэдакчык удзяляе пытанню асваення асушаных балот і забалочаных зямель. Трeba ліквідаваць распуць навіж асушэннем і асваеннем зямель, устанавіць належны кантроль і пашам за ўтрыманнем асушаных зямель.

— У сувязі з вялікім аб'ёмам работ на мелярцыі мы павінны, — гаворыць тав. Кулагін, — у 1941 годзе паставіць задачу забеспячэння калгасу насеннем многалетніх траў для залужэння. Некаторыя калгасы не хопуць вырашчваць насеннікі, не хопуць зборіць насенне луговых траў, усё сядзючына на дзяржаўную дапамогу. Мы маем усе магчымасці ў ільвак Беларусі, на ўмовах жоўтага раёна дабіцца таго, каб усе калгасы былі забеспячаны насеннем многалетніх траў у дастатковай колькасці.

Выкананне устаноўленай партый і ўрада паш асушэння і асваення балот у Беларусі — гэта значыць стварыць поўны дасягак усё сельскагаспадарчых прадуктаў, стварыць моцную кармавую базу, забеспячыць бабэты ляхоты калгасу і высокую аімоўку працяжы калгаснікаў.

СНК СССР і ЦК ВКП(б) выказалі ўдзяленасць, што беларускі народ, партыйныя і партыйныя большавікі, з часцю выкананнем задачу па асушэнню балот і перафармацыю іх у высокаўраджайныя палі і сенажачы.

— Давольнае разам з вамі, — гаворыць тав. Кулагін, — заахвоўваць свой даклад, — выказаць ушчоўчэннасць, што заліна таварыша Сталіна, заданне партый і ўрада беларускі народ з часцю выканана. (Бурныя апладысмэнты).

Выступіўшы ў сярэдках на дакладзе тав. Кулагіна ўдзялілі нарады дзятліся сваім вопытам, пашам на будучае, намячалі канкрэтыя мерапрыемствы па павышэнню ўраджайнасці палёў, прадукцыйнасці жывёлагадоўлі, на хутчэйшаму перафармацыю непраходных беларускіх балот у квітнечныя палі і сенажачы.

— Тры год я прапую загадчыкам ферм, — гаворыць т. Марозу з калгаса «Фабрычн», Дзержынскага раёна, — але ніколі яшчэ не адчуваў такога творчага ўдзелу, як зараз, пасля адгубысавання сталінскага закона аб дэдактай апланды працы калгаснікаў. Вялікая сіла, таварышы, у гэтай паставе. У кожным слове, у кожным сказе, — усюды адчуваецца гэтай намятка выдзіка правадцы Сталіна, Гэта ён кілавопіша аб нас, каб мы жылі добра.

Сакратар Мінскага сельскага райкома партый тав. Сцяпаненка расказвае ўдзяліць нарады пра вышочную радасць і небылы творчы энтузіязм, які зараз намячаецца ў калгасных вёсках раёна. На прыкладзе аставае ў мінулым калгасе «Звязда» яна паказвае, як калгаснікі разгарнулі падрыхтоўку да сабўбы, як змагаюцца на яны за высокі ўраджай, за ўмацаванне арыяльнай гаспадаркі. У мінулым годзе арыяльнага калгасна вывез тавыкі 14 тон мінеральных ўгнаенняў, а сёлета толькі да вясновай сабўбы вывез 111 тон. На палі вывозіцца гной, торф, зборіцца попел і птушыны папел. Прамоўца звяртае ўвагу аграпоны на неабходнасць аказваць калгасам усюмерную дапамогу ў аказанні высокіх ўраджаяў, у наладжанні правільнага ўліку.

— У нашым раёне балоты займаюць плошчу каля 10,000 гектараў, — гаворыць тав. Сцяпаненка. — За п'яты год кожны асушана было 2,026 гектараў, паднята пашамы на плошчы ў 1,726 гектараў, напашам сток вады на сенажачы на плошчы ў 2,426 гектараў. На асушаных зямлях калгаснікі атрымліваюць высокія ўраджай. Зараз, абмяжоўваючы істарычную пашамовую парты і ўрада аб асушкі, і балот, калгаснікі раёна брыць на сабе абавязанства асушыць у гэтым годзе ўсе балоты.

На трыбуне — знатны мелярцар-стаханавец з калгаса «Чырвоны зялёны», Любавіцкага раёна, Пётр Грыгоравіч Брагінца. У мінулым годзе ён вылікаў за дзень да 120 кубаметраў тарфянастава трынту. Пётр Грыгоравіч расказвае працу, якая ён дабіўся такоў высокай прадукцыйнасці працы.

— Калгаснікі нашай сельгасарэспублікі, як і ўсёго Любавіцкага раёна, за апошнія год ператварылі вялікія плошчы балотнай багны ў квітнечныя палі і луі. У адказ на клопаты вялікага Сталіна аб калгасным сільгасце мы прымадуць усе сілы, каб назавесці развіццям з балотам. У гэтым годзе я стаўлю сабе матай перакршы свой леташні рекорд.

Пытанню асваення асушаных зямель і правільнаму прымяненню на тарфяных мінеральных ўгнаенняў прысвячае сваю прамоў старшы навуковы работнік Усеагульнага інстытута балотнай гаспадаркі тав. Янушэвіч. Каб унікаць пастэразацыі зерняных культур, — гаворыць ён, — треба шырока прымяняць на тарфяных землях ўгнаенні — каўчаджаны агары і мелярцыю.

Старшыня калгаса «Чырвоны Бастрычн», Любавіцкага раёна, тав. Чуган расказвае, якіх высокіх ўраджаяў дабіўся калгас на асушаных землях. У гэтым калгасе ўжо асушана і асвеена 408 гектараў балот. Калгаснікі абавязаліся ў гэтым годзе асушыць усе балоты на плошчы ў 181 гектар.

Аб велізарным значэнні перастворыўнага гаспадарства для ўсебаковага развіцця грамадскай гаспадаркі калгасу, па прыкладзе створыў арыяль, расказвае старшыня калгаса імя Красіна, Слуцкага раёна, т. Гурнін.

Старшы навуковы работнік Усеагульнага інстытута балотнай гаспадаркі т. Мешачон сшынае ўвагу ўдзяліць наравы на задачы усмертанна павышэння ўраджайнасці ко-сагызка. Ён рэзюмюе калгасам, сёлым каучуканос, кіраванна падрукаваным у гэтых артыкулах акадэміка Лісінска «Добрыя ўсходы ко-сагызка» — залог высокага ўраджаю.

Багатым вопытам па вырощванні ко-сагызка дзятліца брыгадыр калгаса «Пашагодка», Смалявіцкага раёна, т. Янушэвіч.

На рашэнні пасяджэння нарады прадэдукацыі сярэдняй, Старшыня калгаса «Шпэр», Кошыцкага раёна, тав. Івановіч расказвае, з якой радасцю былі асушаны калгаснікамі раённы партый і ўрада. У калгасе арганізавана ўжо 17 звеняў.

У сярэдках такоўма выступіў сакратар Мінскага абкома партый тав. Нельшын, таварыш к

Сталінская праграма далейшага ўздыму калгаснага земляробства Беларусі

П. Панамарэнка,
Сакратар ЦК КП(б)Б

Пастанова Саўнарка СССР і ЦК ВКП(б) «Аб асушэнні балот у Беларускай ССР і скарыстанні асушаных зямель калгасамі для расшырэння пасевных плошчаў і сенажаці» спаткана беларускім народам з вялікай радасцю. Гэтай гістарычнай пастановаю забяспечана далейшы ўздым калгаснага земляробства ў Беларусі, адкрытае новае перыяд у развіцці прадукцыйных сіл рэспублікі.

Пастанова вылучае гранічна высокую праграму работ: «У мэтах далейшага ўздыму сельскай гаспадаркі Беларускай ССР, усебакова развіцця грамадскай гаспадаркі калгасамі і павелічэння даходаў калгаснікаў, асушыць і асушыць у бліжэйшыя пяці гадоў 4 мільёны гектараў балот і забалочаных зямель у басейнах рэк Заходняй Дзвіны, Дняпра, Сожа, Нёмана і Прыпяці, уключаючы і Пінскія балоты».

Звычайна вельмі мала беларускага народа. Воля партыі большасцю, савецкага ўрада, вялікага друта працоўных таварышаў Сталіна беларускія балоты, якія з'яўляліся ў мінулым крыніцай шчытаў, хвароб, бездарожжа і беспытства, у бліжэйшы час ператворыцца ў выдатныя палі і лугі — крыніцы багацця калгасамі і калгаснікам.

Беларускія балоты размяшчаны пераважна ў Палескай ніжыне, займаючы часткі Мінскай, Палескай і Пінскай абласцей, палівыя Брэсцкай, паўднёвыя часткі Мінскай і Баранавіцкай абласцей, паўднёва-заходнюю частку Магілёўскай абласці і захадную частку Гомельскай. На Палескай ніжыне іх працягласцю звыш 800 кілометраў рака Прыпяць. У басейне гэтай ракі налічваецца 416 рак і ручаёў агульнай працягласцю ў 12.864 кілометраў. Сваймі вясёлымі водамі Прыпяць затэпае на 400 тысяч гектараў зямель, прычым шырыня разліву дасягае месамі 235 кілометраў.

Палескія балоты маюць многавяковую гісторыю. На сотні кілометраў пацягнулася аднастайная і сумная карціна: тонкія балоты, пакрытыя нізкарослым хвойным лесам, зараслі кустарнікамі. На ўзвышэннях месцамі размяшчаліся дрыновыя лясы. Беспрасветным было жыццё беларускіх сялян, асабліва ў Палесці, пры перакім самозарадку і пад ігам польскіх памешчыкаў і капіталістаў.

Балоты былі адным з бядоў беларускага селяніна. Яны выматвалі з яго ўсю душу. Народны паёт Беларусі Янка Купала ў выдатнай паэме «Над ракой Аравай» з гранічнай аясно ваяліка мастака даў карпіну цяжкага, бяздарнага, жабракага жыцця селяніна-пашчунка.

Між тонкіх багішчаў,
На вымах пясчаніч,
Як на палычкіш,
Рад хат, бы курганаў.

Жыцьцё людзі ў хатах,
Плячцё сабе ланці,
Каб з горбай у латах
Палісі жабраціны.

Паз шум бескапечны
Вывозіў і сенаў,
Сахой перакарпінай
Аруць пазок мласна.

Іх розум балота
Трымае палона, —
Брасце памята,
Растуць забалоты.

Легенды і казкі
Прыгонных законаў
Паўзучы мохам вякім,
Вагнуем зямельным.

Праз леты і зімы
Паліне Іліа ў вёкі:
— Палескі мн,
А не чалавекі!

Між тым, у гэтых страшных балотах таілася рэалізацыя, вялікі накіраваны бачылі: па мільёні стаялі тарфяныя балоты накіраваны калгасамі ў асяродку асфары.

Але аб скарыстанні гэтых багаццяў беларускі селянін мог толькі марыць. Вялікая Б-стрыччынская сацыялістычная рэвалюцыя прынесла беларусаму народу рэвалюцыйны акт вольнага гнёту. Расціла эканаміка, расціла і культура беларускага народа. У БССР зарад налічваецца 10.258 калгасамі, адначасна 783 тысячы селянскіх гаспадарак. З года ў год расце механізацыя асяродку сельскагаспадарчых работ у калгасамі. На калгасных палках Беларусі працуюць звыш 9.000 трактараў, каля 1.500 камбайнаў, дзясяткі тысяч маладарцаў, сенажаці, ільняных і іншых машын; 98 працэнтаў усёй пасевнай плошчы калгасамі абслугоўваецца 338 машынамі-трактарнымі апаратамі.

За апошнія гады ў Беларусі праведзены рад мерапрыемстваў, аднаўляючых велізарную ролу ў далейшым умацаванні пасевных плошчаў. Сячэннем 191 тысячаў хутарскіх гаспадарак у калгасныя пасадкі ліквідавана на аяна з вялікіх пераваж у далейшага развіцця сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Навозіцца строгі парадок у калгасным земляробстве, у калгасамі ўводзіцца правільныя севасадарствы.

Для далейшага бясстрага развіцця сацыялістычнай сельскай гаспадаркі Беларусі асушыць і асушыць балот і забалочаных зямель маюць вялікае народнагаспадарчае значэнне. З перых-жа дзён савецкай улады беларускі селянін ў розных месцах адраўвалі кавалкі зямлі ў балот. Але гэтыя асобныя спробы не маглі, вядома, прывесці да вырашэння такой велізарнай задачы, як асушыць мільёны гектараў балот і забалочаных зямель. Вырашэнне гэтай задачы стала магчымым толькі тады, калі ў умовах сацыялістычнага земляробства, ва ўмовах грамадскай гаспадаркі калгасамі, умалюваць і арганізаваныя, і асабныя.

шы 1,5 тысячы гектараў балот. Былія беднякі і сярэднякі жылі тут багатым і шчаслівым жыццём, вялікі ўраджай забяспечваюць ім высокую аплату працяжы. У сярэднім за апошнія тры гады калгас атрымліваў ураджай зерных у 15 цэнтнераў з гектара і сена многагадзін траў — на 40 цэнтнераў з гектара. На кожны працэнт выгна па 3,8 кілограма зярна, па 6 кілограмаў бульбы, па 1,5 кілограма гарочніны, па 4,6 кілограма фуража і т. д. Калгас абудоваў на свае срэды куд, гуканы кіноапарат, радыёулад, электрастанцыю, рэзінны дом, дзіцячы яслі. Усе гэтыя калгаснікі радыёфікаваны і аэліячваюць электрычнасцю.

Калгас Васілевіцкага раёна, Палескай абласці, па асушаных тарфяніках атрымаў лі высокую ўраджай, аб чым гаворыць наступныя лічбы: зямляга жыта сабрала ў сярэднім на 14,2 цэнтнера з гектара, аўса — на 19,1, ячменю — на 15,3 і бульбы — на 176 цэнтнераў. Арыель «Большавік», Пятрыкаўскага раёна, той-жа абласці, у 1940 годзе дасягнула наступнага ўраджая на асушаных балотах: аўса зямляга — на 20,5 цэнтнера з гектара, аўса — на 20,8, проса — на 18, бульбы — на 200 цэнтнераў.

Трэба асабліва азначыць, што высякі ўраджаі атрымліваюць усе калгасы, якія займаюцца «сваёным балотным зямель». А палескія асушыце балоты расшырае, апрача ўсёго іншага, і карысную базу (новыя лугі, пасевы многадзін траў і кораняплоды і т. д.), то ствараюцца самыя спрыяльныя ўмовы і для развіцця жывёлагадоўлі.

Вялікія перспектывы атрымліваюцца зараз перад калгаснымі селянствам Беларускай ССР. Палеска, падаляюцца асушыць і асушыць, — чатыры мільёны гектараў — ролы пасевным плошчам многіх захаднеўрапейскіх дзяржаў. Гэта характэрныя гранічнавыя механізацыяныя работ, якія вядуцца ў Беларусі. На працягу 1941—1947 гг. павінна быць асушана 1.600 тысяч гектараў і асушана 1.352 тысячы гектараў зямель. У бягучым годзе працэнт асушыць 100 тысяч гектараў і асушыць 92 тысячы гектараў.

Асушыць асушаных зямель прыводзіць да вялікіх перамен у сельскай гаспадарцы рэспублікі. На плошчах, якія будуць асушаны і асушыць, к 1947 год, можна будзе размяшчаць зерных культур 203 тысячы гектараў, кок-савыя 25 тысяч гектараў, каналеў 40 тысяч гектараў, пшэўных буркоў 4.000 гектараў, макар. 3.000 гектараў, бульбы 32 тыс. гектараў, кораняплоды 35 тысяч гектараў, сіласных культур 24 тысячы гектараў, алналетніх траў 17.000 гектараў і многадзін траў 531 тыс. гектараў.

Ураджайнасць зерных культур па асушаных тарфяніках складала за 1940 год у сярэднім па рэспубліцы 20 цэнтнераў з гектара, бульбы — 230 цэнтнераў, кок-савыя — 16 цэнтнераў, проса — 22 цэнтнеры і сена — 48 цэнтнераў з гектара. Паводле самых сярочных падлікаў, у 1947 годзе Беларусь з усёй плошчы асушаных і асушыць тарфяных глеб зярна дасягнула валавой прадукцыі зерных 21,6 мілья. пудоў, бульбы — 36 мілья. пудоў, кок-савыя — 3.756 тысяч пудоў, каналеў-валасна — 2.400 тысяч пудоў, сена — 144 мілья. пудоў, а таксама вялікую колькасць макар. пшэўных буркоў, кораняплоды і сіласных культур.

Зразумела, што гэты дастатак каштоўнай сельскагаспадарчай прадукцыі прывядзе да багаты ўсе нашы калгасы і аспатраваць створыць моцную сыравіну базу для далейшага развіцця сацыялістычнай прамысловасці. На тэрыторыі Беларусі зарэпаўляюць цукровыя заводы, заводы натуральнага каучука і гумавых вырабаў, створыцца машынабудавальны завод і іншыя прамысловыя перапрацоўчыя будыны на опыце, а гэта ў сваю чаргу дазволіць расшырыць вытворчасць сітарэчнага каучука. Уважліва і пажыццёваму заводу, Палескай і Пінскай абласці акінуць з сямё вобласці адсталяюць, ператворыцца ў абласці высокапрадукцыйнага зямля, робота і развіцця прамысловасці.

З асушэннем балот значна расшыраюцца ў Беларусі і прамысловыя фонды торфу — паліва рэспублікі. Ствараюцца велізарныя магчымасці для здабычы і прымянення торфу на ўгнаенне, расшыраюцца база для развіцця торфахімічнай прамысловасці.

У аясной частцы Беларусі асушыць балот створыць, апрача ўсёго іншага, спрыяльныя ўмовы для інтэнсіўнага росту ляс і павелічэння колькасці драўніны. Вядома, што па асушаных балотах ляс расце ў чатыры-пяць раз хутчэй, чым на балотах, і з балотнага дрэвабярэста хутчэй ператварыцца ў густыя і вялікія ласы, багатыя каштоўнымі пародамі: сасной, дубам, бярозай, алхдой, ясенем і т. п.

Рэалізацыя пастанова партыі і ўрада аб асушэнні і асушыць балот стварае вялікія магчымасці для бясстрага развіцця жывёлагадоўлі. К 1947 году палудоўе жывёлагадоўлі на мінімальным падліках будзе павялічана: па буйнай рагатай жывёле — на 49,2 працэнта, на коных — на 68,1, на свіных — на 90,6 і на авечках — на 124 працэнтаў супроць фактычнай паліўнасці жывёлы ў БССР к пачатку бягучага года. Асабліва высокая тэмпа развіцця жывёлагадоўлі дадуць калгасныя фермы. Так, напрыклад, павялічы кароў на фермах к 1947 году павялічыцца на 103,3 працэнта, свіней — на 185,6 працэнта, авечак — на 214,8 працэнта.

Асушаная зямлі будучы працяжыць сабой не толькі квітнеючыя палі, але і вельмі добрыя пасішчы. Дадаткова колькасць сена, кораняплоды, сіласных культур, якія паступіць з асушаных плошчаў, будзе скарыстана для палення сенажыткі жывёлы, што дасць значнае павышэнне прадукцыйнасці жывёлагадоўлі.

Гэтым жамаза сатэлітыча вядома пастанова Саўнарка СССР і ЦК ВКП(б) «Аб адатковай аплате працы калгаснікаў за павышэнне ўраджайнасці сельскагаспа-

дарчых культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі па Беларускай ССР».

Савецкі ўрад і большасці партыя аказваюць калгаснікам Беларускай ССР велізарную дапамогу ў выкананні гранічнай праграмы асушэння балот і забалочаных зямель. З агульнага аб'ёму затрат на перыяд 1941 — 1947 гг. у размеры 1.184 мільёны рублёў 50 працэнтаў, гэта значыць 592 мільёны рублёў, прынята за кошт саваннага бюджэта і толькі палавіна гэтых затрат аднесена за кошт працоўнага ўдзелу саміх калгаснікаў. Гэта сведчыць аб велізарнай увазе і клопатах урада СССР і нашай партыі аб беларускім народе.

Ужо ў бягучым годзе пачынаюцца мадэльныя работы па ажыццяўленню гістарычнай пастанова Саўнарка СССР і ЦК ВКП(б). На асушыць 100 тысяч гектараў і на работы, звязаныя з падрыхтоўкай да далейшага асушэння балот, на правядзенне аднаўляючых работ, складанне праектаў, падрыхтоўку кадры і т. д. зарэкава за саваннага бюджэта на 1941 год адпуская 46,3 мільёна рублёў.

Для правядзення работ па асушэнню асушаных балот калгасамі Беларусі атрымліваюць даўгатэрміновы сельскагаспадарчы крэдыт. Апрача таго, рэспубліка дадаткова атрымлівае вялікую колькасць леса, жалеза, цынка і іншых матэрыялаў, матуры парк механізмаў, вялікую колькасць абсталявання і транспартных срэдак. За 1941—1947 гг. Беларусь атрымлівае 150 эскаватараў, 33 землесасы, 102 трохтонных грузавыя машыны і 170 паўтараных, а таксама 6.600 балотных плугоў, 6.700 ніжкіх дысканых барон, 3.200 тункавых сенажаці, 650 балотных трактараў і іншыя механізмы і абсталяванне.

У бліжэйшыя тры гады пад работы па асушэнню і асушыць балотных зямель павялічыцца дзяржаўная тэхнічная база: арганізацыя дадаткова 30 новых механізацыйных машына-трактарных станцыяў і 90 машына-механізацыйных атрадаў, у тым ліку ў бягучым годзе — 5 станцыяў і 20 атрадаў пры ўжо існуючых МТС.

Выкарстанне асушаных зямель патрабуе мінеральных угнаенняў, асабліва калійных і фосфарных. Каб атрымаць высокі ўраджай на асушаных глебах, у гэтым годзе ў Беларусь дадаткова завозіцца 37,5 тыс. тон 40-працэнтнай калійнай солі і 37,5 тыс. тон 18-працэнтных фосфарных угнаенняў. У наступныя гады зарад мінеральных угнаенняў увесь час будзе павялічвацца.

Для калгасамі, асушаных балотных зямель, устаноўлены ўмогі па дзяржаўных пастаўках. Асушанія і асушыць балоты ўключаюцца ў састаў пахаці, належаючы да вылічэння абавязковых паставак дзяржаве, па зярну, бульбе і гарочніны — толькі на трэці год асушэння, а па астатніх відах паставак — на другі год. У Беларускай ССР створаны новы наркамат — Наркамат механізацыі — ця кіраваннем механізацыянымі будаўніцтвамі для аспатраваці асушаных сістэм. Ужо ў наступным годзе ў Беларусь будзе накіравана на работу 80 ілжынераў-гідаўтэхнікаў і 10 ілжынераў-механізацыйцаў. Створаны ўсе ўмовы для падрыхтоўкі кадры гідаўтэхнікаў і механізацыйцаў сярэдняй і вышэйшай кваліфікацыі ў размерак, зацэляючыя пачаць арганізуючы патрабаванні ў спецыялістаў па механізацыі.

Гістарычная пастанова партыі і ўрада аб асушэнні балот уключае да большасці коў Беларусі выключна аднадушную зачатку. Партыйныя арганізацыі заклікаюць ўважліва ўсваіваць рух. Ірарыва асушэнне і скарыстанне балотных зямель — вось аяна з агульных задач партыйных і савецкіх арганізацый Беларусі.

Комсомол, які ў перыяд сячэння хутароў паказваў бліскучы ўзрост работы і ў механізацыйных работах павінен стаць заанявама, ланіва павесці ў наступленне на ваякіны балоты ўсё моладзе.

Пачатыя злучыць стаяць перад работнікамі механізацыі. Яны заклікаюць стаць сапраўднымі арганізатарамі работ па асушэнню балот, аказваць штодзённы тэхнічную дапамогу і пры праектаванні, і пры пабудове простых, таных і моцных асушаных каналаў.

Зямельныя органы, МТС і праўдзены калгасамі павінны на максімальна скарыстанне час, які астаецца да пачатку вясёнай сямбы, каб падрыхтавацца да асушэння балот. Пачынаючы да асушэння, трэба цвёрда расчысціць ад кустоў, ад дрэвабярэста, што, дарчы, у некаторых раёнах Палесся (Даманавіцкі, Нараянскі, Парыцкі) пачаў яго рабіць. Трэба скарыстаць гэты час для загатоўкі і пачатку матэрыялаў да будаўніцтва пампін, мастоў і іншых накіраваных пабудов, арганізацыя загатоўку і вылазку галя і коляў для ўмацавання берагоў каналаў. Калгасамі ў сваіх кузнях павінны неадкладна прынесці ў парадок увесь інвентар, неабходны для механізацыйных работ.

Рэальны зямельны адрэдак і калгасамі трэба пачаць асабліва тады, каб забяспечыць ажураванне асушаных зямель. Для гэтага неабходна заклаці насянінкі многадзін траў і асоба старанна іх дзіджаць. Ляць у кожным калгасе трэба арганізаваць збор насяння натуральных траў. Забяспечанне насянем многадзін і натуральных траў з'яўляецца аяно з агульных задач кожнага калгаса ў справе асушэння асушаных зямель.

У работах па асушэнню і асушыць асушаных балот не павінна быць ніякага разрыву. Асушанія плошчы павінны быць савачова ўзараны і падрыхтаваны да савача. Трэба шыроў выкарыстаць вопыт перадавых калгасамі, якія вясной 1940 года арганізавалі работу так, што асушанія імі балоты вясной ужо былі ўзараны і засеяны, а вясною ілі багаты ўраджай.

Саўнарком СССР і ЦК ВКП(б) выказалі ўважлівае ўважэнне ў тым, што беларускі народ, партыйны і непартыйны большасцю з часткай вырашаць зачатку асушэння і асушыць балот, ператварыць іх у высокую ўраджайнасць палі — крыніцу багата калгасамі і калгаснікам. Большасцю Савецкай Беларусі ўсе сілы прыклячце да таго, каб атрымаць гэта даўрэ. Беларуска балоты будучы ператворыцца ў квітнеючыя палі і лугі, у крыніцу зямлянага і культурнага жыцця калгаснікаў.

(«Правда», 19 сакавіня).

Узнагарода за песню



Янка Купала

Рэзалюцыя замест канкрэтных спраў

ДУБРОўНА. (Спец. мар. «Звязды»). У мінулым годзе калгасамі Дуброўнскага раёна павялічылі ўраджайнасць зерных у параўнанні з 1939 годам на 1,2 цэнтнера з гектара. У сярэднім з гектара было сабрано па 8,6 цэнтнера зерных і па 120 цэнтнераў бульбы. Такі нізкі ўраджай атрымаўся таму, што калгасамі не былі ажыццяўлены неабходныя агратэхнічныя мерапрыемствы, не ваяла барацьба за павелічэнне ўраджайнасці пасев.

Вопыт перадавых калгасамі — «Перамога», «На вары», Імя Будзёнага — наглядна паказвае поўную магчымасць атрымання стоўноўных ураджаёў. Алякс, вопыт перадавоў тут яшчэ не стаў агульным усіх калгасамі і калгаснікам. Падрыхтоўка да вясёвай сямбы ў раёне разгортаецца вельмі марудна. Калгасамі Савіцкага сельсавета (старшыня тав. Шапаў) пры плане на першы квартал у 130 тон мінеральных угнаенняў завезлі толькі 17 тон.

У калгасамі гэтага-ж сельсавета не загатоўваюцца і не вывозіцца на палі мясцовыя угнаенні. Трэба вывесці пад зярна культуру 14.517 возоў гною, вывезена ж 2.465 возоў. Попелу сабрала толькі 2 цэнтнеры, да збору тункавай памёту не прыступілі. На тэрыторыі калгасамі сельсавета ёсць значныя запасы торфу, але ніхто яго не скарыстаў на ўгнаенне.

Савіцкі сельсавет — не выключэнне ў раёне. Калгасамі Баяўскага сельсавета пад зярна культуру вывезлі толькі 205 тон торфу пры плане ў 4.210.

На 13 сакавіня іліан вывазіць гною па раву выкапан на 13 працэнтаў, торфу — на 5 працэнтаў. Попелу пры плане ў 550 тон сабрала 98 тон, курныя памёту — усяго 22 тонны.

Яма барацьбы за забяспечанне калгасамі высокакачэсным насянем. У калгасамі нехапае яшчэ 520 тон ільнянога і значнай колькасці насяння канюшыны. Пры правярэнні вылічылі, што 47 працэнтаў насяння ў раёне аказалася некалькіх пшчымым на чыстае. Не гадзіцца на пшчымую якасць насяння, міжкаласны абмен у такіх сельсаветах, як Савіцкі, Добрынскі і інш., лічыць не пачат.

Аб падрыхтоўцы да вясёвай сямбы коней і сельскагаспадарчага інвентара ў раёне гаворыць многа, а на справе лічба не робіцца. Стан конскага лагадоў у раёне дастаткова паказвае на прыкладзе калгасамі Баяўскага сельсавета. Там ёсць 145 слабадзкіх коней. Таюж-ж становішча і ў калгасамі Салаўскага і Бялюнскага сельсаветаў.

Дзікі пытанне аб падрыхтоўцы да сямбы аймакоў вядуцца на сесі Дуброўнскага райсавета злучаюцца ў працоўных. У прынятым рашэнні зноў паўтарыліся задачы сельсаветаў, калгасамі і іх кіраўнікоў. У які раз! А даўно пара перайці ад саю да справы і падрыхтаваць вясне добрую сустрачку.

Нарада партыйнага, савецкага і калгаснага актыва Віцебскай абласці

ВІЦЕБСК. (Мар. «Звязды»). 17—18 сакавіня ў паміжніцы Беларускага дзяржаўнага тэатра адбылася абласная нарада партыйнага, савецкага і калгаснага актыва. На нарадзе прысутнічалі сакратары райкомў КП(б)Б, старшыні выканкомаў раённых саветаў донатаў працоўных, загадчыкі раёнаў, дырэктары МТС, атрачоны, зэахнікі, перадавы сельскае гаспадаркі — усяго каля 500 чалавек.

Пад бурны апладысмэнты ўдзельнікі нарады выбароў пачылі прэзідыум у саставе Пааіаіроў ЦК ВКП(б) на чале з перадавым Сталіным.

З вялікім дакладам аб мерапрыемствах у рэалізацыі пастаўкі СНБ СССР і ЦК ВКП(б) «Аб адатковай аплате працы калгаснікаў за павышэнне ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі па Беларускай ССР» і «Аб асушэнню балот у Беларускай ССР» і выкарыстанні асушаных зямель калгасамі для расшырэння пасевных плошчаў і сенажаці» выступіў сакратар абкома тав. І. А. Студзін.

Віцебская абласць, як і ўся БССР, — гаворыць дакладчык, — мае значныя поспехі ў развіцці сельскай гаспадаркі. За год савецкай улады пасевная плошча па абласці расшырэнна на 56 тысяч гектараў; асушана балот і забалочаных зямель 20.588 гектараў.

Узбярэжжамі ваявейнай тэхнікі, калгасамі штогод павышаюць ураджайнасць сельскагаспадарчых культур. У мінулым годзе 20 калгасамі, 88 брыгад і 176 вясняноў абласці атрымалі ўраджай зерных на 100 і больш пудоў з гектара.

Але, не гадзіцца на дасягнутыя поспехі, — гаворыць дакладчык, — мы лічым вельмі адстаць ад зачат, пастаўленых перад намі XVIII «з'ездам ВКП(б). Ураджай зерных па абласці па 3—4

кія халодныя вырбы паэтаў «курыцы» і прагледзены. Янка Купала змог стварыць рэч здуляючай лірычнасці і канкрэтнасці — паэму «Безназоўна», у якой паказаў светлы вобраз новай, абуджанай да жыцця, Беларусі.

Купала быў адным з першых савецкіх паэтаў, якім удалося ў сваёй творчасці выразіць пазію новай, калектыўнай вёскі, не новы жыццёвы змест. У той час, як многія творы савецкай паэзіі не ілі далей змяняюча паказу вытворчых, матэрыяльных жыцця калгаса, Купала змог звязаць гэта вытворчае жыццё з праграмным росту новага чалавек, з праграмным саараўненнем новых, бласпаротных, чыстых чалавечых пацунцы, якія падаўлялі старым уадынікам укладам. Там сааважыя новай свабоднай чалавечай асобы Купала праявіў свае незабудныя песенныя шэрагі «Аляся», «Дзень», «Хлопчык і лётчык», «Сыны». Адно з самых пачотных месца па ўсёй савецкай паэзіі займаюць купалаўскія вершы і песні, прысвечаныя таварышу Сталіну. Яны вылучаюцца той-жа гранічнай канкрэтнасцю паэтычнай мыслі Купала, незвычайна дасканым і аясным лірызмам. Купала аказаў непаміную паэсу ўсёй нашай паэзіі, укасаўшы на тыя шпакі, якімі ідзе канкрэтызацыя вялікай грамадскай тамы.

Чытаючы яго вершы, мы заўсёды атчуваем гарачую любоў паэта да жыцця. Аляся ваякіна тае асабліва інтымнае, аляся нас заўсёды чаруе ў верхах Янкі Купала.

Асабліва характэрны ў гэтых аласніках новы зборнік паэты — «Ад сарца». У ім змешчаны вершы, прысвечаныя найбольш важным і адказным тэмам сучаснасці: савецкай дружбе народаў, вызваленне Заходняй Беларусі, Чырвоная Армія, выбары ў Вярхоўны Савет і т. д. І ў большасці вершаў, прысвечаных гэтым тэмам, прысутнічае асабліва купалаўска характэрнае ўважэнне да тамы, у рытме, у мове, у руху верша. Гарачая патрыятычная любоў паэта да сваёй радчы, да свайго народа, да партыі і яе правадыроў, выражаецца не толькі ў форме прамых прызнанняў, але і ў выглядзе вельмі раўнакоўна прыватных лірычных дэталей, інтанацый, якія палмапоўваюць гэтыя агульныя прамыя прызнанні. Ніхто яшчэ так пранікліва-паштоўна, а захаванне асаблівай паштоўнай мовы, не пісаў аб правадырах нашай партыі, як гэта зрабіў Купала ў верхах аб Варшавіае — занугату ў Вярхоўны Савет ад працоўных Мінска.

У нашым Савецкім Саюзе не мала хто нам пазайздросціць, вось так, а дзярбаты.

Дык ваякіне, маршал даўно ўжо і стала Любіў Беларусь нашу і любіць.

НА ФРАНТАХ У ЕЎРОПЕ І АФРЫЦЫ

АГЛЯД ВАЕННЫХ ДЗЕЯННЯЎ з 11 па 18 сакавіка

З падыходам вясны вясеннія дзеянні на вайсковых тэатрах прыкметна ўзмацняюцца і распаўсюджаюцца.

Ваенна-паветраныя сілы Англіі і Германіі пасля двух месяцаў адноснага зацішша зноў разгортваюць шырокія аперацыі, у якіх прымяняюцца вялікія колькасці самалётаў.

Германская авіяцыя, імкучыся распаўсюдзіць сілы і зноў ініцыяваць прапаведную абарону і знішчальнай авіяцыі, робіць налёты на велізарным фронце — ад Шатландыі да паўднёвага ўзбярэжжа Англіі. Скажэнняў ўдары наносіцца паслядоўна на асноўныя прамысловыя цэнтры і партовыя гарады Англіі. Асабліва вялікі налёты былі праведзены ў ноч на 13 і 14 сакавіка на Ліверпуль і Глазго і ў ноч на 15 сакавіка, калі чыкальскі сцяг германскіх бомбардзіроўшчыкаў падняўся над адрасам у 20 партовых гарадоў. Як паведамляе германская прэса, гэты налёты былі самай буйнай аперацыяй германскага паветранага флота супраць Вялікабрытаніі.

Англіійская авіяцыя, у сваю чаргу, працягвае сістэматычныя бомбардзіроўкі германскіх аэрадромаў на ўзбярэжжы Бельгіі і Паўночнай Францыі. Яна бомбардуе ваенна-прамысловыя аб'екты ў Паўночнай і Паўночна-Заходняй Германіі. Не апошнія налёты на Берлін, Брэмэн і Гамбург сведчаць аб тым, што англіійскае камандаванне ўчыла вопыт зimy 1939—1940 гг. і скарэктавала мінулы зым для зольскага і якасцва ўзмацнення сваёй авіяцыі. На прыбліжных падліках заручэнка друку, англіійскія ваенна-паветраныя сілы метраполіі налічваюць на мом. 6.000 самалётаў.

Так званая аперацыя паўза, настаячая ў Лібіі з уступленнем англіійскіх перадавых часцей у пустыню Сірт, працягваецца.

Англіійскія войскі, разграміўшы 10-ю італьянскую армію ў Кіранціна, значна пашырылі сваё стратэгічнае становішча ў Лібіі. Аднак англіійскае камандаванне не змагло з-за стомленасці сваіх войскаў, страт і распадзінутасці камунікацый падкама скарэктаваць стварэнне абстаноўкі і поўнасьцю змаваць са сабой увесь італьянскі плацдарм.

Пераможна ў наступальных дзеяннях англіійскія італьянскае камандаванне скарыставаў для пераходзіць на італьянскія ў Гітэй і Трыпалітанію і для аднаўлення 10-й арміі. Вялізарнае значэнне для ўзмацнення італьянскіх войскаў мае павелічэнне колькасці германскіх часцей у Трыпалітаніі. У падмацаванне да маточных тах 10—11-й італьянскіх дывізіяў з'явіліся італьянскія дывізіяў лонданскага газета «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», пры германскіх дывізіяў, у тым ліку адна таксама. У сувязі з гэтым можна меркаваць, што судзіснымі сіла праціўніка тут з'яўляюцца прыкладна роўнымі. Таму новыя наступальныя аперацыі.

Выступленне Чэрчыля

ЛОНДАН, 18 сакавіка. (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтар, сёння ў Лондане на банконе англа-амерыканскага таварыства выступілі з кароткімі прамовамі новы амерыканскі пасол у Англіі Джон Вінан і англійскі прэм'ер-міністр Чэрчыль. У сваёй прамове Вінан падкрэсліў зацішша ў Рувальска аб аказанні Англіі дапамогі з боку ЗША.

У аказанні ў адказ прамове Чэрчыль заявіў: бой за Атлантычны акіян, які зараз адбываецца, павінен быць рашуча выйграны. Не толькі германскія падводныя лодкі, але і германскія крэйсеры знаходзяцца ў Атлантычным акіяне і заганяюць некалькі тысяч суднаў, якія ідуць без аховы. Караблі праціўніка працілі на

рашчы на гэтым участку міжземнаморскага плацдарма патрабуюць ад кожнага праціўніка новых пераходаў з боку вялікіх людскіх рэзерваў і тэхнічных сродкаў.

Неабходна адзначыць, што з прычыны ўзросшай патрэбы ўтарэння германскіх войскаў на Брытанскія астравы англіійскае камандаванне вымушана асыяраваць падыходзіць да ўзмацнення сваёй блізкаўсходняй арміі ўзброенымі сіламі метраполіі. Як указваюць замежныя вясеннія аглядальнікі, англіійская армія метраполіі, якая налічвае да пачатку вайны каля 800 тыс. чалавек, дасягнула зараз колькасці ў 2 мільёны чалавек і мае ў сваім складзе звыш 50 дывізіяў.

Становішча на Усходняй Афрыцы за мінулы тыдзень істотна не змянілася. У Эртрэі, у раёнах Керона і Ады-Угры (за 50 кілометраў на поўдзень ад Асмэры), парайшаму працягваюцца жорсткія боі. Паводле англіійскіх даных, італьянцы скажэнтравалі тут 40 тысяч сваіх лепшых туземных войскаў і на працягу ўжо 5 тыдняў адбіваюць спробы англіійцаў перамаца да Асмэры і Масая. Апрача горнага характару мясцовасці, вясеннія дзеянні затрудаюцца іхна гарачыя. Аднак затымка прасоўвання англіійцаў у Эртрэі кампенсуюцца, з аднаго боку, быстрым прасоўваннем іх войскаў у Італьянскі Самалі, а з другога — паступам у Брытанскі Самалі. Буйны ваенна-марскі порт і стапіна Брытанскага Самалі — Бербера (на ўзбярэжжы Адэнскага заліва), занятая італьянцамі ў жніўні мінулага года, 16 сакавіка зноў захоплены англіійскімі десантнымі часткамі.

Англіійскія агіядальнікі сьведчаюць, што наступленне англіійскіх войскаў у Абісінію працягваецца ў 13 розных напрамках. Англіійскія часткі, наступаючы на Абісінію з паўночнага захаду, нагняваюцца па сур'ёзнае супраціўленне італьянцаў у Гондара і ў раёне Добра-Марко. Англіійская калона, пачаўшая наступленне з Курмука, прасунулася на 70 км углыб Абісініі і заняла пункт Афулу. Абісінііскае партызаннае дзеянне на поўдні Абісініі, 13 сакавіка захапілі Явела (за 112 км на поўнач ад Мега).

Вясеннія дзеянні ў Албаніі паступова набываюць шырокі характар. Грэчаскаму камандаванню не ўдалося завяршыць выкашанне паступовай стратэгічнай задачы, гэта значыць вышесці італьянцаў з раёнаў Бераг, Эльбасан і трыма замацаваць у раёне Валонас.

Італьянскае камандаванне, скажэнтраваўшы на абанскім фронце на 25 дывізіяў, пачынае пераходзіць да наступальных дзеянняў. Працяг, наступленне італьянскіх войскаў было адбіта грэкамі. Аднак атакі італьянскіх войскаў на розных участках фронту, у якіх прымаюць удзел часткі дывізіяў, з'яўляюцца, як відаць, падрыхтоўкай да больш буйных наступальных аперацый.

Маёр Н. ВАСІЛЬЕВ.

ДЗЕННІК ВАЕННЫХ ДЗЕЯННЯЎ

Пасля некалькіх зацішша на англа-германскім фронце зноў ўзмацнілася актыўнасць германскай авіяцыі. У ноч на 19 сакавіка, паведамляецца ў зводцы германскага камандавання, буйным сіламі германскай авіяцыі зрабілі налёты на ваенна-прамысловыя аб'екты Англіі. Асабліва моцны атакі германскіх авіяцый падарожы горад Гуль, на які была зліцана вялікая колькасць бутэлек і запалычых бомб.

Гуль — адзін з буйнейшых англіійскіх жорскіх портаў. Размешчаны на паўночным усходзе Англіі, у графстве Йорк. Да вайны Гуль з'яўляўся галоўным пунктам гандлю з Паўночнай Еўропай, і на размах абароту ўстае толькі Лондан і Ліверпуль. Ліна партовых абудаванняў прыпошча на 16 кілометраў. Ёсць іль сукх докаў. У Гуль скажэнтравалі буйныя суднабудавніцкія, чыгуначныя і машынабудавніцкія заводы, прадпрыемствы бавяўнянай і хімічнай прамысловасці. Гуль — чыгуначны вузел.

Пераданоцы аб налёце германскай авіяцыі на раён ракі Мерсей у ноч на 12 і ў ноч на 13 сакавіка, агенства Рэйтар паведамае, што ў выніку налётаў бомбардзіроўкі было знішчана 500 чалавек. У выніку налётаў германскай авіяцыі на раён ракі Клайт у ноч на 13 і ў ноч на 14 сакавіка было знішчана 500 і сур'ёзна ранена 800 чалавек.

Агенства Рэйтар паведамае, што ў выніку налётаў бомбардзіроўкі, правядзенай у ноч на 18 сакавіка самалётнай англіійскай авіяцыяй на раён ракі Клайт у ноч на 13 і ў ноч на 14 сакавіка было знішчана 500 і сур'ёзна ранена 800 чалавек.

Агенства Рэйтар паведамае, што ў выніку налётаў бомбардзіроўкі, правядзенай у ноч на 18 сакавіка самалётнай англіійскай авіяцыяй на раён ракі Клайт у ноч на 13 і ў ноч на 14 сакавіка было знішчана 500 і сур'ёзна ранена 800 чалавек.

Значную актыўнасць, паведамае італьянскі плацдарм «Врме», працягвае на цэнтральным участку фронту артылерыйскі абстрэл вайсковых частак, скажэнтраваўшы іхна супраць умяшчальных пазіцый, складаных гарукача і беспрысасца. Афіс карэспандэнц агенства Асешвайтэд Фрэнс сьведчае, што італьянцы стварылі ў аэры моцны абстрэлны плацдарм.

У Паўночнай Афрыцы становішча без змен. Італьянскія самалёты бомбардзіруюць мотамеханізаваныя часткі англіійцаў.

Англіійскія войскі, аперуючыя ў Абісініі, занялі паводле калянііскага камандавання на Вялікім Усходзе, Джэджэ, горад Джэ-Джэ-Джэ і пачынаюць перамацаваць дарог, вядучыя з Італьянскага і Брытанскага Самалі ў Абісінію. Ён звязан шасэйнай дарогай з Харарам (прыкладна за 70 кілометраў ад Джэ-Джэ-Джэ) і Джэ-Джэ, а таксама з Берберай (Брытанскага Самалі). Заняты Джэ-Джэ дае магчымасць англіійскаму атраму перамацаваць з Брытанскага Самалі і стварае прамую дарогу Джэ-Джэ. Значэнне горада Джэ-Джэ велікае, пачольні ён знаходзіцца на чыгуначнай лініі Адэс-Абэба — Джэ-Джэ.

У Эртрэі, у раёне Керона, італьянскія часткі, паводле зводкі італьянскага камандавання, перайшлі ў контратаку і нанеслі англіійскім войскам значныя страты. Паводле паведамленняў карэскага карэспандэнц агенства Рэйтар, працягваюцца англіійскіх вайсковых груп у Каіры, арганізаваны на франтах у Афрыцы, заявіў, што ў раёне Керона ідуць жорсткія боі. (ТАСС).

КІНО ФІЛЬМ АБ ВЯЛІКІМ ЛЁТЧЫКУ

«Валерыі Чкалава» — хваляючы фільм аб вялікім пачуці любі совецкага прамадзінна да сваёй радзімы. У ім ва ўвесь рост паказана велічная постаць Чкалава — сапраўды рускага багатыра, паўрытца, героя і любіма краіны.

Паказанні Валерыі Чкалава ва ўсёй складанасці яго самабытнага характару, знаёмы найбольш характэрнае ў яго ўчынках, падкрэсліваюць тое, што радыца яго з адным і аштуркоўвала яго ад другіх, уанавіць на зрапе вобраз вялікага лётчыка пашага часу — вось узнікае, але цяжкае задача, якая стала перад аўтарам сцэнарыя, рэжысёрам і артыстам В. Белакуравым, выконваючым галоўную ролю.

Простая кампзіцыя вядомых фактаў з жыцця вялікага асобы — ільча не стварае і не можа стварыць мастацкага твора. Тут патрабавана ўзмацненне ружы таленавітага мастака. І, вядома, працягвае зрабіць аўтары сцэнарыя Г. Байдукоў, Д. Тарасоў, В. Чырвоў і рэжысёр М. Калатоў, калі зны агульнавядомыя факты з жыцця Валерыі Паўлавіча падалі аэразным святлом мастацкага домысла.

Фільм хваляе шчыра і глыбока. Нельга абыйкава адносіцца да таго, што адбываецца на экране. І гэта зусім зразумела. Героіка нашых дзён не можа не хваляваць совецкага гледача. Ёсць, на жаль, такія фільмы, дзе самая гераічная знапея за-сушчаецца да таго, што характары лётцаў толькі ў нейкай адданасці ступені нагядаюць рэалісма, а ўчыны герояў звышчужыма пацужыць крыўды за звышчужыма нізка падобнага імя. Фільм паказвае рэдача вялікім паказам жыцця вялікага чалавека, выключнаю прывісцю, вялікай сілай эмацыянальнага ўзрушэння.

Фільм пабудаваны ў плане рамантычнай прывісцю дзеяння. Яго героі здаюцца аэразнымі паліамі асаблівым унутраным святлом. У кожным з іх жыць подвиг, гаюцца ілі на рыск і славу радзімы. З іх крыніцай ёсць невячарнальвая энэргія, зольная рабл ідуць. Такім людзям першы дзе асачы, і таму, што вершы-хопача ў іх перамаца і вушыца. У гэтым, між іншым, адна з галоўных вартасцей фільма.

Артыст В. Белакураў зноў паказвае Чкалава такім, якім ён быў у сапраўднасці — ушарым, настойлівым, вольным, сільным, гарачым у спрэчках і пяшчотным, чуждым у дружбе. Гледаць буйна мільгучыя кадры і думасці: так, гэта той самы Чкалаў, які з шалёнай скорасцю пра-

лятаў між двух саснаў, ледзь не закрываючы абодвума крыламі іх ствалоў, той Чкалаў, які, не гледзячы на сутровую забарону, лятаў уверх халёсам і ўспалнаўшы увесь Лондан, праляцеўшы пад мастом праз Неву. Гэта яго выключнае майстэрства і буйная энэргія, накіраваная ў правільнае русло вялікім Сталіным, перамаці найбольшыя пажокаці легендарных пералётаў з Масквы на востраў Уад і з Масквы праз Паўночны полюс у Амерыку.

З вялікім тактам, штырх за штырхам, рысую артыст вобраз вялікага Чкалава. Вось ён стаіць перад таварышам Сталіным, некалькі абянтажаны нечаканай сутрочкай. Выслухоўшы сталінскае настаяненне аб тым, што яго жыццё даражэй за ўсёкую каштоўную машыну, Валерыі Паўлавіч, ледзь сымпльваючы хваляванне, урачыста абяпае, што будзе бератчы сваё жыццё, будзе лятаць, пакуль ружы змогуць трымаць штурвал, а вочы будзюць бачныя зямлю.

А праз некалькі час пасля гэтага, ён візірам улятае ў сваю кватэру і ўвесь злюпоч крычыць жонцы:

— Оляга, — пайшлі Пойдзем у Ленін сад. Праба ўсё паўтарыць спачыку. Мы-ж з табой ільча не паспелі нават абжонца ў ахаліні. Навясташч, навароташч усё прапунчае! З сёнешняга дня пачынаецца новае жыццё!

Працяг, не ўсклы В. Белакураву ўкапа-на вытрымаць адвольсана высока ўворовен выкашаня. Месцамі ён паказвае Чкалава ў другім плане, і туды сіла ўзрушэння іры артыста значна зніжаецца (напрыклад, сцена на аэрадроме, перад парадом).

Артыст М. Гелавані, які і ў іншых кінофільмах, гаворыцца рысую вобраз вялікага Сталіна. Выдатна пазана ім сцэна на прыблуме аэрадрома. І ўсё-ж вышэйшым прывісцю майстэрства гэтага артыста гэтае ільча сілы ў Крамлі ў дабленне, паказваючы гутарку таварыша Сталіна з Чкалавым. Тут Гелавані дасягнуў вялікай сілы абвучэння. Яго выразная, чоткая іра вымакае ўсеагульнае захваленне гледачоў.

Увесь артыстычны ансамбль, які з'яўляецца ў карціне, правіў сабе вельмі добра (С. Мельнік — «баля», К. Тарасоў — Оляга, В. Вапні — Пал Палым і іншыя).

Вырафійны фільм аб Валерыі Чкалаве, які вышаў за межы свайго жапра і перарос у хваляючы кіноапопсё аб слаўных подвигах сталінскіх сокаў, будзе спрыяляюча апаен нашым гледачом, які чарговым значнае дасягненне совецкага кіноастанствва.

Г. ТАРАН.



На тэацыянах занятках Н-скай часты Зах.А.В. Чырвоначесен агітатар В. С. Краўчанка вядзе а байнамі гутарку па матэрыялах з газет. (Фото ВЕЛТА).

Сёння — першы дзень прызва ў школы ФЗА

Сёння пачынаецца прызвў ў школы ФЗА лясной прамысловасці і прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Усяго па БССР у першую змену ў школы ФЗА будзе прызвана звыш 7.000 чалавек.

Вялікае ажыўленне было ўчора ў праг з'яўных камісіях, дзе ілі апошнія падрыхтаваны да прызва. Вось у памяншанай прызвоннай камісіі Мінскага раёна сабралася група калгаснай моладзі. Юнакі рапшы заявы аб прыме ў школы ФЗА не паслалі поштай, а самі з'явіліся ў камісію. Ільч вясела абмявняюцца думкамі аб выбары прафесіі.

Многа заяў паступіла ў прызвонную камісію Мінскага раёна. Заяў пазана больш, чым ёсць месц. Будучыя лясарубы, возчыкі-траляўшчыкі, слесары па ремонту апапсё пасляхова авалодаць вучобай і займаша толькі на «выліта».

Тры юнакі, пазашыя заявы ў ФЗА лясной прамысловасці, тт. Раінікі, Каршавіч і Сярка (каляск «Новы шлях») абвядзліся пасля сьвятачна школы старшыц узорнае звыно лясарубаў.

Семинар майстроў рамесленых вучылішч і школ ФЗА

ГОМЕЛЬ. (ВЕЛТА). Пры гарадскім педагогічным кабінете арганізаваны семінар майстроў рамесленых вучылішч і школ ФЗА. Заняткі праводзяцца адзін раз у тыдзень. Наведнае іх 40 чалавек. Майстрам прычатыны ўжо лекцыі аб коопні-стычных маралі, псіхалагічных асаблівасцях вучылішч і па раду пашынаў метадны абвучэння.

Паведамленне

Вараншчыцкі райком КП(б)Б і звыканком раённага Савета дэпутатаў прапаліць сьлікаюць 21 сакавіка 1941 г. у 8 гадзін 30 мінут вечава парадку з'яўляючы і галоўных (старшых) бугатраў прадырматыву і арганізаванай разам з дэпутатамі райсавета Вараншчыцкага раёна г. Мінска.

Нарада адбудзецца ў клубе педагогічнага вучылішча (Совецкая, 95).

Райком КП(б)Б. Звыканком райсавета дэпутатаў прапаліць.

Адзаны рэдактар Т. С. ГАРБУНОВ.

ДЗЯРЖАВНЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ВЯЛІКІ ТЭАТР
ОПЕРЫ І БАЛЕТА БССР
20 сакавіка
РУСАЛКА
Пачатак у 8.30 вечава.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАВНЫ
ОРДЕНА ПРАЦОВНАГА
ЧЫРВОНАГА СЦІГА
ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР
20 сакавіка
ДУГА ДЛІ ІНШЫХ.
РАДУМНАЯ ДЛІ СЫБЕ
Пачатак у 8 г. 30 м. вечава.
Льготныя талоны сапраўды да хроснава.

ДЗЯРЖАВНЫ ЯЗЬОСКИ
ТЭАТР БССР
20 сакавіка
«КОЛДУНЬЯ»
Пачатак у 8 г. 30 м. вечава.
Льготныя талоны сапраўды да хроснава.

АКРУГОВЫ ТЭАТР
ЧЫРВОНАЙ АРМІІ ЗАХ.А.В.
ОБЛАСЦІ ДОН ЧЫРВОНАЙ АРМІІ
Гэстарыі Маскоўскага тэатра
камедыі ПІКА
20 сакавіка
«САДЫ ЦВЕТУТ»
Пачатак у 8.30 вечава.

МІНСКАМУ АЭТАРАМОНТАМУ
ЗАВОДУ
ПАТРАБНІЕ:
СЛЕСАРЫ, КАВАЛІ, ЗВАРШЧЫ-
КІ, КІЯТАЛІЧНЫ І НЕКА-
ЭЛІКІВАНЫ РАБОЧЫЯ.
Звартацца: Маріяскае шасэ,
д. 8, тэлефон 23-868.

ДЗЯРЖАВНЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ВЯЛІКІ ТЭАТР
ОПЕРЫ І БАЛЕТА БССР
Гэтымі днямі
ТРАВІЯТА
опера ў 4 актах, музыка Верді.

Кінотэатр „РОДИНА“
ГЛЯДЗІЦЕ І СЛУХАЙЦЕ
НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАКІ ФІЛЬМ
КАНЦЭРТ-ВАЛЬС
УЗДЭЛЬНІЧАЮШЫ:
Нар. арт. СССР
І. С. КАЗЛЮСКИ.
Засл. арт. РСФСР
Марына СЯМЕНАВА.
Засл. арт. РСФСР
А. БАТУРІН.
у ФАКА КАНЦЭРТНАЕ ВУСТУПЛЕННЕ артыстаў Беларуска-эстрады.
Пачатак сенаца: 8.30, 7.45, 9.15 і 11 г. вечава.
Каса з 1 гадзіны дна.

У ПАРАДКУ АКАЗАННЯ ТЭХНІЧНАЙ ДАПАМОГІ
ПРАДПРЫЕМСТВАМ І АРГАНІЗАЦЫЯМ,
Упраўленне ўпаўнаважанага камітэта па справах мер і вымяральных прыбораў пры СНК БССР
(г. Мінск, Праздняя № 6, тэлефон 23-208)
РОБІЦЬ ПАВЕРКІ Ў ФАКУЛЬТАТЫЎНЫМ ПАРАДКУ НАСТУПНЫХ ПРЫБОРАЎ:
1. Тэхнічных электравымяральных прыбораў: амперметраў, вольтметраў, ватметраў, мільвольтметраў і ільчых.
2. КАЛІБРЫ І РЫЧАЖНЫ ПРЫБОРЫ: скакачкі, штырмасы, скобы, кольцы, пробні розныя, рэзэравыя калібры, індыхаграфы, мініметры, шпунцы і т. д.
3. ПРЫБОРЫ ДА ПЕРЫЯДНАЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, мер умяшчэння, аб'ёму, мер дэжына, лабараторная пасуда і ільчых вымяральных прыбораў.
Плата за паверкі ўсталявана ў адпаведнасці з запырачкай тэкава НКФ СССР ад 28/IV 1940 г.
НА ПАВЕРАНЫ ПРЫБОРЫ ВЕДАЮЩА ПАСАБЕЧАНЫ.
Па выхду арганізацыя могуць быць камандзіраваны работнікі для паверкі прыбораў на месцах устапоўкі іх.
Упаўнаважаны Камітэта па справах мер і вымяральных прыбораў пры СНК БССР «ЗВЯЗДА».

БАЛАНС
ДРУКАРНІ ІМЕНІ 1-ГА МАЯ ГОР. БАРЫСАЎ
НА 1-6 СТУДЗЕНЯ 1941 Г.

АКТЫ У	СУМА		ПАСІУ	СУМА	
	на 1/1 1940 г.	на 1/1 1941 г.		на 1/1 1940 г.	на 1/1 1941 г.
Асноўныя сродкі, будынікі, абудавалі, машыны і станкі	212817-44	201432-32	Статутны фонд	256567-12	246871-39
Адвечныя сродкі, уласны ўбыток	11280-00	26130-00	Фонд дырктара	10017-09	25566-35
Адлічаны ў фонды	62002-30	102200-00	Прыбытак да справядлівага года	99121-78	—
Матэрыялы, сыравіна і паліва	43486-06	32131-12	Прыбытак за справядлівы перыяд	—	122238-03
Незаключаныя заказы	10386-60	12958-60	Амартызацыйны фонд у распараджэнні дырктара	4867-77	6800-00
Гадовае прадукцыя	629-20	56-55	Амартызацыйны фонд падлажнаў уласу у банк (прамысловы)	4050-04	8505-52
Тавары адружэння	8327-84	13121-59	Равалі з крэдытарамі	30745-26	17881-86
Тавары неаплачаныя	5156-46	1701-84			
Тавары будучага перыяда	1012-40	709-57			
Грашовыя сродкі	41892-85	5657-40			
Сродкі ў разліках	8390-23	8557-22			
БАЛАНС	406360-06	424663-30	БАЛАНС	406360-06	424663-30
			За балансам		
			Знос асноўных сродкаў	30758-62	38704-46

РЕЗУЛЬТАТЫ ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЯНАСЦІ

УБЫТКІ	СУМА	НАКАПЛЕННІ	СУМА
Розныя ўбыткі	2519-37	Прыбытак ад рэалізацыі	123164-03
Сальдо прыбыткаў	122238-03	Іншыя нахалпенні	1593-42
РАЗАМ	124757-45	РАЗАМ	124757-45

Дырктар друкарні ЮДЗІН.
Бухгалтар МАРАНЕ.
Баланс разлідаван і зацверджан Мінскім абласным аддзелам мясцовай прамысловасці 5 сакавіка 1941 г. (пракол № 2).